

# СОВЕТСКАЯ БЕЛАРУСЬ

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЮЗНАРКОМА  
І ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

80 (7641) | Субота, 6 мая 1944 г. | Цана 20 к.

## ПАЗЫКА ПЕРАМОГІ

мая савецкі народ з вялікай  
слухаў на радыё пастапо-  
ўнаркома Саюза ССР аб вы-  
Трэці Дзяржаўнай Ваеннай  
кі. І як толькі была пачута  
вестка, рабочыя, работніцы,  
інікі, савецкая інтэлігенцыя  
ліся на мітынгі, пачалі пад-

вецкія людзі бязмежна лю-  
сваю Радзіму, сваю савец-  
ўладу. Усёй душой адданыя  
Леніна—Сталіна, яны не  
уюць сваіх сіл і сродкаў у  
дбе з ненавіснымі нямецка-  
інікімі захопнікамі. Савецкія  
хочуць, каб у доблесных  
Чырвонай Арміі было яшчэ  
танкаў, самалётаў, гармат,  
ётаў, вінтовак, патронаў і  
адаў, каб у іх было ўсё неаб-  
е для хутэйшага і канчат-  
га разгрому нямецка-фашысц-  
нягоднікаў.

алізацыя Трэці Дзяржаўнай  
най Пазыкі праходзіць у ра-  
ны дні. Войны Чырвонай Ар-  
ядуць паспяховыя баі, гоняць  
раўскія орды на захад, крок  
рокам ачышчаюць савецкую  
ад нямецка-фашысцкіх за-  
ікаў.

выніку паспяховага наступ-  
я Чырвоная Армія выйшла на  
дзяржаўныя граніцы на-  
ягу больш 400 кілометраў,  
аліўшы ад нямецка-фашысц-  
іа больш 3/4 акупіраванай  
ідай зямлі. Ачысціць усю на-  
савецкую зямлю ад гітлераў-  
орд, праследаваць параненага  
ікага зверна на пятах і да-  
яго ў яго ўласнай бярлозе,  
кі першамайскі загад тавары-  
а Сталіна. І войны Чырвонай  
і, рабочыя фабрык і заводаў,  
аснікі і калгасніцы, савец-  
інтэлігенцыя—увесь савецкі  
дае клятву свайму любімаму  
тоўпаму Галоўнакамандуючаму  
шалу Савецкага Саюза тавары-  
у Сталіну, што яны не па-  
дуюць сіл і энергіі, каб вы-  
аць гэту задачу.

аспяховая рэалізацыя новай  
ымі з'явіцца вялікім укладам  
праву перамогі, у справу кан-  
ковага разгрому гітлераўскіх  
аў.

Зось чаму працоўныя нашай  
іны з вялікім задавальненнем,  
з радасцю аддаюць свае сродкі ў  
пазыку дзяржаве. Рабочыя,  
калгаснікі, служачыя, інтэліген-  
цыя Гомеля, Мозыра, Рэчыцы—  
усіх вызваленых ад нямецкіх за-  
хопнікаў раёнаў з радасцю пад-  
пісваюцца на новую ваенную па-  
зыку. Рабочы-электрык тав. Ла-  
піцкі падпісаўся на 300 процан-  
таў свайой месячнай зарплаты,  
электрык Петрачэнка — на 220  
процантаў. Работніца Новабеліц-  
кага хлебазавода на мітынг зая-  
віла: «Мае два сыны на фронце.  
Я хачу, каб яны хутэй вярнулі-  
ся дадому. Але не проста так, а з  
перамогай над проклятым ворагам.  
І вось, каб наблізіць час гэтай  
перамогі, я падпісваюся на двух-  
месячны заробтак і заклікаю па-  
следаваць майму прыкладу». Так  
адклікаюцца савецкія патрыёты  
на мерапрыемствы свайго савец-  
кага ўрада.

Першы дзень падпіскі паказаў  
вялікую палітычную актыўнасць  
працоўных. На Гомельскай аблас-  
ці сума падпіскі дасягнула  
10.500.000 рублёў, на Палескай  
обласці 2.602.000 рублёў.

Іні аднаго працоўнага без аблі-  
гацый Трэці Дзяржаўнай Ваен-  
най Пазыкі—пад гэтым лозунгам  
павінны праводзіць сваю работу  
партыйныя, савецкія і профсаюз-  
ныя арганізацыі, фінансавыя ор-  
ганы, камітэты садзейнічання і  
ўпаўнаважаныя сельсаветаў. Агі-  
татары і прапагандысты павінны  
дапамагчы фінансавому актыву  
ахапіць падпіскай усіх працоўных  
горада і вёскі.

Выключнае значэнне пры пад-  
пісцы мае ўнясенне грошай на-  
ўпнымі. Гэта адносіцца больш за  
ўсё да сясковага насельніцтва.  
Прапагандысты і агітатары павін-  
ны шырока разгарнуць масава-  
агітацыйную работу ў вёсцы, да-  
біваючыся поўнага ахопу падпіс-  
кай усяго сясковага насельніцтва  
і ўнясення наяўнымі ўсёй сумы  
ў часе падпіскі.

Усе, як адзіны, падпішамся на  
Трэцю Дзяржаўную Ваенную  
Пазыку. Гэтым яшчэ больш ума-  
цуюм ваенную магутнасць Савец-  
кага Саюза, дапаможам Чырвонай  
Арміі хутэй і канчаткова дабіць  
нямецкага параненага зверна ў яго  
ўласнай бярлозе!

## Ход падпіскі па рэспубліцы

Па становішчу на 5 мая сума падпіскі на Трэцю Дзяржаўную  
Ваенную Пазыку дасягнула 15 мільёнаў 505 тысяч рублёў.  
Падпіска ўсюды праходзіць паспяхова і асабліва добра па Ува-  
жнаму раёну, Гомельскай абласці. Толькі па 12 сельсаветах  
па падпісцы сілала 455 тысяч рублёў, з іх 53 тысячы ўнесена  
ўпнымі.  
Вялікую актыўнасць праяўляюць калгаснікі. Старшыня калга-  
«Сталінец», Чачэрскага раёна, тав. Буланаў падпісаўся на  
тысяч рублёў, калгасніца сельгасарцелі «Пяцігодна» Зубарава  
на 5 тысяч, тав. Кавалёў — на 8 тысяч.

Айчынная вайна паказала, што савецкі народ  
здольны тварыць цуды і выхадзіць пераможцаў з  
самых цяжкіх выпрабаванняў. Рабочыя, калгаснікі,  
савецкая інтэлігенцыя, увесь савецкі народ поўны рашу-  
часці паскорыць разгром ворага, поўнасьцю аднавіць  
разбураную фашыстамі гаспадарку, зрабіць нашу краіну  
яшчэ больш моцнай і заможнай.

(3 першамайскага загада таварыша СТАЛІНА).

## Масква, Крэмль таварышу СТАЛІНУ

Дарагі Іосіф Вісар'янавіч!

У радасныя дні, калі наша  
пабеданосная Чырвоная Армія пад  
Вашым кіраўніцтвам, таварыш  
Сталін, ідзе да канчатковай пера-  
могі над лютым ворагам чалавец-  
тва—нямецкім фашызмам, калгас-  
нікі, рабочыя, інтэлігенцыя Кры-  
чаўскага раёна, Магілёўскай об-  
ласці, шчаслівы далажыць Вам,  
свайму правадыру, настаўніку і  
пажководцу, аб рабоце, праробле-  
най па аднаўленню народнай гас-  
падаркі і культуры.

Азвярэўшы гітлераўцы ў бя-  
сільнай злосці знішчылі ўсе калга-  
сы, заводы, школы і больніцы ра-  
ёна і на 55 процантаў усе пабу-  
довы раёна.

Шчаслівыя зваротам да светла-  
га жыцця, з натхненнем мы пры-  
ступілі да аднаўлення свайой гас-  
падаркі. Адноўлены ўсе 72 калга-  
сы, Крычаўскі чыгуначны вузел,  
11 прамысловых прадпрыемстваў  
і арцелей, 42 школы, 2 больні-  
цы, 11 амбулаторна-фельчарскіх  
пунктаў, электрасувязь.

Выказваючы бязмежную любоў

і падтрымку свайой вызваліцель-  
цы—Чырвонай Арміі, калгаснае  
сялянства здала ў фонд Чырвонай  
Арміі і прадала дзяржаве 25.950  
пудоў хлеба, 2.964 пуды мяса,  
132.347 пудоў бульбы. Прадоў-  
ныя раёна набылі на 11 мільёнаў  
рублёў аблігацый 2-й ваеннай  
пазыкі.

Натхнёныя гераічным наступ-  
леннем доблесных воінаў Чырвонай  
Арміі, калгаснікі, рабочыя, слу-  
жачыя і інтэлігенцыя раёна ўнес-  
лі са сваіх асабістых зберажэн-  
няў на пабудову эскадрылі самалё-  
таў «Вызваленая Беларусь»  
500.458 рублёў грашыма і на  
100.000 рублёў аблігацыймі  
дзяржпазык.

Збор сродкаў працягваецца.

Просім пабудаваныя самалёты  
перадаць авіябазе, якая змагаец-  
ца за канчатковае вызваленне  
Магілёўскай абласці і г. Магілёва.

Няхай самалёты, пабудаваныя  
па сродкі вызваленых працоўных  
Крычаўскага раёна, дапамогуць  
спіхнуць ворага ў бяздонне, да  
якога падвела яго Чырвоная Ар-  
мія, кіруемая Вамі.

Сакратар Крычаўскага РК КП(б) Беларусі

Кузьма Андрэвіч РЭВУЦКІ,

старшыня выканкома Крычаўскага райсовета дэпутатаў  
працоўных Аляксандр Емельянавіч ЦЫГАНКОУ.

КРЫЧАЎ, МАГІЛЕЎСКАЙ ОБЛАСЦІ САКРАТАРУ КРЫЧАЎ-  
СКАГА РК КП(б) БЕЛАРУСІ Кузьме Андрэвічу РЭВУЦКАМУ,  
СТАРШЫНІ ВЫКАНКОМА РАЙСОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОУ-  
НЫХ Аляксандру Емельянавічу ЦЫГАНКОВУ

Перадайце працоўным Крычаўскага раёна, якія сабралі 500.458  
рублёў грашыма і 100.000 рублёў аблігацыймі дзяржаўных пазык  
на будаўніцтва эскадрылі самалётаў «Вызваленая Беларусь»,—маё  
брачнае прывітанне і падзяку Чырвонай Арміі.

Жаданне працоўных Крычаўскага раёна будзе выканана.

І. СТАЛІН.

## ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ВЦСПС

АБ УДЗЕЛЕ ПРОФСАЮЗНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ У ПРАВЯДЗЕННІ  
ПАДПІСКІ НА ТРЭЦЮ ДЗЯРЖАЎНУЮ ВАЕННУЮ ПАЗЫКУ

Па пастанове ўрада Саюза ССР  
выпушчана Трэця Дзяржаўная  
Ваенная Пазыка. Сродкі ад вы-  
пускаемай пазыкі з'яўляцца новым  
магутным укладам у справу ўма-  
цавання магутнасці Чырвонай Ар-  
міі і Ваенна-Марскага Флота і тым  
самым наблізіць час канчатковага  
разгрому нямецка-фашысцкіх за-  
хопнікаў. Сродкі ад выпускаемай  
пазыкі пойдуць таксама на далей-  
шае развіццё народнай гаспадаркі,  
на аднаўленне фабрык і заводаў,  
шахт і руднікоў, шкool і больніц,  
жыллёвых дамоў і культурна-бы-  
тавых устаноў у вызваленых ад  
нямецкіх захопнікаў раёнах.

Падпіска на Трэцю Дзяржаў-  
ную Ваенную Пазыку з'яўляецца  
важнейшай палітычнай падзеяй у  
жыцці савецкага народа, дэман-  
страцыйнай яго гатоўнасці не толь-  
кі самаадданай працай, але і аса-  
бістымі зберажэннямі дапамагаць  
доблеснай Чырвонай Арміі грашмі  
гітлераўскіх разбойнікаў, хутэй  
аднавіць народную гаспадарку ў  
раёнах, дзе часова гаспадарылі  
нямецкія акупанты.

Прэзідыум Усесаюзнага Цэн-  
тральнага Савета Прафесіянальных

Саюзаў прапануе ўсім цэнтраль-  
ным, крайвым, абласным, фабрыч-  
на-заводскім і мясцовым камітэтам  
профсаюзаў прыняць актыўны  
ўдзел у правядзенні падпіскі на  
Трэцю Дзяржаўную Ваенную Па-  
зыку сярод рабочых і работніц,  
інжынераў, тэхнікаў і служачых,  
сярод усіх працоўных Савецкага  
Саюза.

Профсаюзныя арганізацыі па-  
вінны растлумачыць шырокім ма-  
сам, што Трэця Дзяржаўная Ва-  
енная Пазыка выпускаецца ў гі-  
старычныя для нашай Радзімы  
дні, у дні вялікіх перамог Чырво-  
най Арміі, што выпускаемая па-  
зыка—гэта пазыка нашай надзе-  
ходзячай канчатковай перамогі над  
нямецка-фашысцкімі захопнікамі.

Растлумачваючы мэты і ваен-  
на-палітычнае значэнне выпуску  
Трэці Дзяржаўнай Ваеннай Па-  
зыкі, профсаюзныя арганізацыі  
павінны забяспечыць на падставе  
строгай добраахвотнасці поўны  
ахоп падпіскай на пазыку ўсіх  
працоўных у размеры 3—4-тыд-  
нёвага заробтку.

Прэзідыум Усесаюзнага Цэн-  
тральнага Савета Прафесіянальных

## Ад Савецкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ  
ЗВОДКА ЗА 5 МАЯ

На працягу 5 мая на франтах

істотных змен не адбылося.

За 4 мая нашымі войскамі на  
ўсіх франтах падбіта і знішчана  
35 нямецкіх танкаў. У павётра-  
ных баіх і агнём знішчана арты-  
лерыі збіты 74 самалёты праціў-  
ніка.

\* \* \*

УДАРЫ КАРАБЛЁУ І АВІАЦЫІ  
ЧОРНАМОРСКАГА ФЛОТА  
ПА СУДНАХ ПРАЦІЎНИКА

Днём 3-га і ў поч на 4-е мая  
нашай павётравай разведкай бы-  
лі выяўлены ў адкрытым моры  
некалькі груп транспартаў пра-  
ціўніка.

Караблі Чорнаморскага флота на  
захад ад Херсанскага маяка на-  
песілі два ўдары па суднах пра-  
ціўніка. Тарпедамі патаплены  
дзе баржы і транспарт водазмі-  
шчэннем у 3.000 тон.

Авіацыя флота ўдзень і ўночы  
паносіла паспяховыя ўдары па  
выяўленых транспартах і іншых  
плаўсродках праціўніка. Прамымі  
нападамі бомб патаплены ча-  
тыры транспарты агульным вода-  
змішчэннем да 10.000 тон, дзве  
хуткаходныя дэсантныя баржы,  
адна сухагрузная баржа і вартавы  
кацер. Многія іншыя судны пра-  
ціўніка нашкодзаны.

# ДРУЖНАЙ ПАДПІСКАЙ НА НОВУЮ ПАЗЫКУ ДАПАМОЖАМ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ХУТЧЭЙ РАЗГРАМІЦЬ НЯМЕЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ

## На аднаўленне народнай гаспадаркі

3 прыходам Чырвонай Арміі школа № 8 (Гомель) пачала адраджацца. Але мы яшчэ многае павінны зрабіць, і на гэта патрэбны грошы. Мы вельмі ўдзячныя савецкаму ўраду за выпуск новай ваеннай пазыкі.

Работнікі школы падпісаліся на пазыку на суму 8.475 рублёў, што складае 167 процантаў месячнага акладу. На 2.610 рублёў падпісаліся вучні, прычым 880 рублёў яны ўнеслі наяўнымі.

Д. НАЛІВАЙКА.

## ДРУЖНАЯ ПАДПІСКА

РЭЧЫЦА, 4 мая. (БЕЛТА). На прадпрыемствах і ва ўстановах горада паспяхова праходзіць падпіска на пазыку. Адрозж-ж пасля аглядання паставы ўрада працоўныя падпісаліся на 150.000 р.

## ДАБІЦЬ ГАДА!

Старшыня камсода калектыва Наркамзема БССР тав. Еўдакімава зрабіла кароткі даклад пра пазыку. Выступіў тав. Алай, які сказаў:

— Пазыка падае нам новыя сілы ў барацьбе з ворагам, дапамагае канчаткова разграміць фашысцкіх гадаў. Падпісваюся на пазыку на 2.000 рублёў.

Інвалід Айчынай вайны землеўпарадкач тав. Крушэўскі падпісаўся на пазыку на паўтарымесячны аклад.

## УЗНОС МЕДЫЦЫНСКІХ РАБОТНІКАЎ

На сходзе медыцынскіх работнікаў паліклінікі выступіў заслужаны ўрач Шаравараў:

— Грошы, што мы зараз іздзім свайму ўраду ў пазыку, пойдуць на пабудову новых эскадрыльяў, самалётаў, танкаў, гармат.

Урач Шаравараў падпісаўся на пазыку на 200 процантаў свайго месячнага акладу, медыцынскія сёстры Астроўская і Афанасенка — на 150 процантаў, сястра Жук — на 200 процантаў.



Падпіска на Трэцюю Дзяржаўную Ваенную Пазыку на камбінаце «Везувій». НА ЗДЫМКУ: комсорг Шырава М. В. праводзіць падпіску. Падпісавецца 72-гадовая Арына Лук'янаўна Харкевіч. Злева — стары, кадравы рабочы-парафініроўшчыні Гендрыкаў І. А., які падпісаўся на месячны заробтак.

## Дружна і арганізавана

Змена толькі што закончыла работу. Якраз у гэты час радыё прынесла вестку аб выпуску 3-й Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі. Ніхто не разыходзіўся. Запалкавы цэх — самы вялікі на фабрыцы. І кожны ішоў сюды, усе чамусьці рашчлі, што мітынг адбудзецца іменна тут.

З усіх цехаў прыйшлі сюды рабочыя, служачыя, інжынеры. Мы бачым тут сівых старыкоў, пажылых жанчын і зусім маладых дзяўчат. З велізарнай уважай слухалі ўсе паведамленне аб выпуску новай Дзяржаўнай пазыкі.

А потым слова напросіў стары кадравы рабочы Ігор Іванавіч Калеснік. Ён гаварыў нядоўга, але проста, задушыўна.

— Кожны з нас, — гаворыць ён, — з радасцю дасць свае зберажэнні ў пазыку дзяржаве, бо мы ведаем, што нашы сродкі пойдуць на ўмацаванне магутнасці Радзі-

мы, на тое, каб даць больш танкаў, самалётаў, кулямётаў. Мы ўсе, як адзін, падпішамся на 3-ю Дзяржаўную Пазыку.

Уважліва выслухалі сабраўшыся зменнага майстра запалкавага цеха, дэпутата Вярхоўнага Савета СССР тав. Журашкова.

— Прапоўняй нашай Радзімы, — сказала яна, — з радасцю сустрэлі вестку аб новай пазыцы. Асабліва рады мы, работнікі беларускіх прадпрыемстваў. Срокі ад пазыкі пойдуць на ўмацаванне абароннай магутнасці нашай Радзімы, Чырвонай Арміі, на аднаўленне разбуранай гаспадаркі. Вось чаму кожны з нас з задавальненнем падпісваецца на месячны аклад.

Да стала падыйшла 72-гадовая Арына Лук'янаўна Харкевіч. Лепшыя свае годы яна аддала фабрыцы. Яна пенсіянерка. Магла б і не прапавець.

— Але не такая ў мяне душа, — гаворыць Арына Лук'янаўна, —

каб зараз, у такі цяжкі час сядзець дома. Я яшчэ магу прынесці карысць. Немец пагнаў на катаргу майго сына, спаліў хату. Вось я і хачу адпомеціць яму, праклятаму. Недарма-ж гаворыцца: хочаш ворага перамагчы на вайне — план выконвай удвайце і ўтройне. Я не адстаю ад маладых. А зараз вось хачу падпісацца на пазыку. Няхай і мая кепейка пойдзе на тое, каб хутчэй разграміць праклятага ворага.

Арына Лук'янаўна падпісалася больш чым на месячны аклад.

Дружна і арганізавана прайшла падпіска на пазыку на фанерна-запалкавым камбінаце. Кожны разумее важнасць гэтага вялікага народнагаспадарчага мерапрыемства. За першы-ж дзень падпіска ў асноўным была закончана. Да 6 гадзін вечара яна дасягнула 51.560 рублёў, пры фондзе месячнай зарплаты 49.572 рублі.

І. САВІЦКАЯ.

## Для разгрому ворага

ДОБРУШ, 4 мая. (БЕЛТА). Лекцыі фабрыкі «Герой працы» акая аднаўляецца, з вялікім нам сустрэў вестку аб выпуску Трэцяй Дзяржаўнай Ваеннай пазыкі.

Рабочы тав. Каралёў, вучаючы на мітынг, сказаў:

— Кожны з нас нічога не шкадуе, каб дапамагчы Чырвонай Арміі ў яе вялікай барацьбе з навісным ворагам. Я падпісваўся на свой двухмесячны заробок.

У першую-ж гадзіну работы служачыя горада Добруша падпісаліся на пазыку на суму 300 тысяч рублёў.

## ХРОНІКА ПАДПІСКІ

♦ Радасна сустрэлі выйшлі новай пазыкі хатнія гаспадары, якія пражываюць на Фабрыцы вуліцы ў горадзе Нова-Бел. 14 хатніх гаспадары падпісаліся на пазыку на 2.400 рублёў і раз-ж унеслі грошы.

♦ 10.875 рублёў далі ў пазыку дзяржаве работнікі Беларускай электрамагнітнага. На дзевяці месяцы аклад падпісаўся Лагойда. Амаль два аклады менш зарплату даў у пазыку дзяржаве інжынер Грыблат.

♦ Калектыв работнікаў Навасельскага радыёвузла закончыў падпіску на пазыку ў першы дзень, 4 мая. Усе супрацоўнікі падпісаліся не менш чым на месячны аклад. Сярод перадавых падпісчы тт. Інкін і Краўчанка.

## ВЫІГРЫШ

У 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЎ

Нядаўна ў цэнтральную гомельскую анчадасу прыйшла града дзянка Х. і прад'явіла білет Дзяржаўнай градова-рэчавай латары. Праверкай на табліцах устаноўлена, што на гэты білет выйгрыш у 25 тысяч рублёў.

Білет прыняты для асвятлення экспертызу ў Маскву, пасля чаго выйгрыш будзе апрошаны.

## Дарога да сэрца

Паўку Іскранкову пайшоў шаснаццаты год. Рос ён буйністым хлопцам: чапляўся да старых, крыўдзіў малых. Калгасную работу выконваў нядабна. Яго лаялі, пагражалі антрафаваць на пяці градацён. Але Паўка быў нязменны. Многія думалі, што з такім характарам ён і памрэ. На інавацый адносілася да Паўкі толькі агітатар 3-й брыгады Марыя Нікалаеўна Лявіцкая. Яна, як руплівая маці, назірала за ім, часта і падоўгу гутарыла, раіла яму, якія чытаць кнігі.

Аднойчы, нечакана для Паўкі, Марыя Нікалаеўна зайшла да яго на кватэру.

— Праз некалькі дзён выязджаем у поле, — паведаміла агітатар. — За табой замацаваны конь, зброя. З падлеткаў будзе яшчэ араць Павел Макаренко. Ён выклікаў цябе на сацыялістычнае спаборніцтва і абавязаўся быць першым арацым у калгасе.

— Ну, гэта мы яшчэ напача-

дзім, хто будзе першым, — абуджа на сказаў Паўка. — Я не горш яго ўмею араць і няхай не хвастаецца.

Паўку ўзяло за сэрца. Ён старанна і доўга аглядаў свайго каня, плуг і зброю. Пад вечар зноў зайшоў на канюшню і напросіў копыла, каб лепш накарміў яго буданага.

У дзень выезду ў поле Паўка падняўся на залоку і пайшоў на калгасны двор. Марыя Нікалаеўна была ўжо там. Ён хутка запроткава, выехаў у поле і праклаў першую ў калгасе баразну. Праз некалькі мінут прыехаў Макаренко. Пачалося маўклівае, але актыўнае спаборніцтва. Вечарам Марыя Нікалаеўна з брыгадзірам Алесіем Крывашэевай падваілі вынікі. Іскранкоў узяў 0,56 гектара, а Макаренко — поўгектара. На другі дзень Паўка крыху адстаў, а потым зноў заваяваў першынство. Аднадзённым плугам ён узяў 0,88 гектара.

Індывідуальны падыход вырашыў справу і на гэты раз. Паўка Іскранкоў стаў стаханавцам.

А колькі такіх выпадкаў было ў практыцы Марыі Нікалаеўны. З першых дзён вызвалення яна працуе агітатарам у 3-й брыгадзе, вывучае людзей і знаходзіць дарогу да сэрца кожнага калгасніка і калгасніцы. Марыя Беланкова любіла на працы патаварыць. Яна ведала ўсе «навіны» і дзялілася імі з калгаснікамі ў полі. Яе звалі «бяздэталым тэлефонам». Норму-ж Беланкова выконвала не больш як на 50 процантаў. Агитатар гаварыла з ёю, крытыкавала ў баявым літку. Калі гэта не дапамагло, пытанне было вынесена на брыгадны сход і тут усе калгасніцы падтрымалі свайго агітатара.

— Што-ж гэта за парадкі? — гаварыла стаханавка Дуна Шамкіна. — Усе калгасніцы перавыконваюць нормы, а Беланкова сама не хоча працаваць і пам перашкаджае. Трэба перавесці яе з нашай брыгады.

Беланкова не магла спакойна сядзець, ёй здавалася, што ўсе

позірккі накіраваны на яе. Яна напросіла ў агітатара слова і абавязалася справіцца. І яна стала выконваць паўтары нормы.

Закончыўшы працу ў школе, агітатар Лявіцкая спышаецца ў брыгаду. 2 мая яна прыйшла на поле з самай раніцы. Пакуль збіраліся людзі, завязалася шчырая гутарка.

— Учора перадаў загад на радыё, — паведаміла Марыя Нікалаеўна і пачынае чытаць гістарычны загад Вярхоўнага Галоўнакамандуючага Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна.

«...З часцю вытрымалі выпрабаванні вайны нашы калгасы і саўгасы. Не пакладаючы рук, саветскае сялянства, у цяжкіх умовах ваеннага часу, працуе на палі, забяспечваючы харчаваннем нашу армію і насельніцтва, пастаўляючы сыравіну нашай прамысловасці».

Так піша родны бацька аб сялянстве. Калгаснікі і калгасніцы ўважліва слухаюць кожнае слова загада. Мудрыя словы правядура даходзяць да глыбіні душы. Хочацца адказаць правядура

якімсьці асаблівым подвігам. І тэя пачуцці натрытаў разгад агітатар Марыя Нікалаеўна.

— Мы заканчваем сяўбу раліх зернявых, — працягвае агітатар. — Але перад намі стаіць яшчэ вялікая задача: у бліжэйшыя дні закончыць усю сяўбу. Гэта і будзе нашым адказам таварышу Сталіну.

Адзін за адным выказваюць зямляробы: старшыня калгаса Сцяпан Захаравіч Рагін, брыгадзір Алесій Крывашэев, стаханавіц Наталля Шамкіна, Рыгор Храпі Вольга Іскранкова. І ад слоў праходзіць да справы. Яны рыдэўкамі капаюць зямлю. Цяжкі, але ніхто не скардзіцца. Пасялі хутчэй, даць больш хлеба дзяржаве і Чырвонай Арміі!

За праўдзівае і добрыя парадкі, за чулае сэрца і ўменне арганізаваць працу калгасніц шчыра палюбілі агітатара.

— Яна ведае ўсе нашы таямніцы, знаходзіць слова для сэрца, — гаворыць Моця Рагін.

Васіль ПЫЖНОУ.

Калгас «Церахоўка», Гомельская абласць.

# Трэцяя Пазыка Айчыннай Вайны

А. ЗВЕРАУ  
Народны Камісар  
Фінансаў СССР

Надпісаны на 20 мільярдаў 843 мільёны рублёў, перавысіўшы такім чынам, суму выпуску на 73 проценты.

Такі бліскучы поспех дзяржаўных пазык у нашай краіне тлумачыцца тым, што яны з'яўляюцца сапраўды масавымі і служаць інтарэсам усяго народа. Адаючы свае зберажэнні дзяржаве, савецкі патрыёт ведае, што пазыка множаць сілу і магутнасць дзяржавы, паліпшае баявое аснашчэнне Чырвонай Арміі, паскарае нашу перамогу.

Вайна патрабуе велізарных сродкаў. Дзяржаўны бюджэт Саюза заклікае забяспечыць бесперабойнае фінансаванне затрат на ваенныя патрэбы і аднаўленне гаспадаркі ў вызваленых раёнах, а таксама выдаткаў на далейшае развіццё народнай гаспадаркі і культуры. На 1944 год бюджэт зацверджан у суме амаль 250 мільярдаў рублёў. Больш паловы гэтых сродкаў — 128,4 мільярда рублёў — прызначаны на фінансаванне Наркамата Абароны і Наркамата Ваенна-Марскога Флота.

Значна ўзрастаюць у гэтым годзе асігнаванні на развіццё народнай гаспадаркі. Выдаткі на гэтыя мэты складуць 44,7 мільярда рублёў — на 13,6 мільярда рублёў больш, чым у мінулым годзе. Такое вялікае павелічэнне (на 43,7 процанта) тлумачыцца, перш за ўсё, неабходнасцю хутчай аднавіць разбураную гітлераўскімі разбойнікамі гаспадарку ў вызваленых раёнах. На гэта адпускаецца каля 16 мільярдаў рублёў. Вялікая сума — 51,4 мільярда рублёў вызначана на сацыяльна-культурныя мерапрыемствы — асвету, ахову здароўя, сацыяльнае забеспячэнне, выплату пенсій і дапамогі сем'ям ваеннаслужачых і г. д.

Для ажыццяўлення гэтых мерапрыемстваў дзяржава мабілізуе сродкі, галоўным чынам, з унутраных рэсурсаў сацыялістычнай гаспадаркі — асноўнай прыбыткавай крыніцы нашага бюджэта. Аднак значную ролю ў бюджэце адыгрываюць таксама сродкі на сельніцтва, у тым ліку ад рэалізаваных масавых пазык. У гэтым годзе за лік паступленняў на пазык і правадзіння градова-рэчавай латарэі мяркуецца накрыць каля 12 процантаў усіх выдаткаў дзяржаўнага бюджэта.

Новая пазыка, як і папярэднія ваенныя пазыкі, складаецца з двух выпускаў — выйгрышнага і процантнага. Першы з іх распаўсюджваецца сярод насельніцтва, а другі — сярод калгасаў і прамсловых арцелей.

Тэрмін пазыкі — 20 год. Прыбытак па выйгрышным выпуску будзе выплачвацца ў выглядзе выйгрышаў. Агульная сума іх складае ў сярэднім 4 проценты ў год. Выйгрышы ўстаноўлены ў 50 тысяч, 25 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, 1 тысяча, 500 і 200 рублёў на сторулёвую аблігацую, уключаючы яе намінальную каштоўнасць.

Савецкія пазыкі маюць не толькі вялікае агульнадзяржаўнае значэнне, але і ўяўляюць непасрэдную асабістую цікавасць для кожнага падпісчыка, забяспечваючы

яму пэўны прыбытак у выглядзе выйгрышаў. З гэтай мэтай штогод, пачынаючы з 1945 года, будучы праводзіцца два тыражы. На працягу першых пяці год кожны год будзе разыгрывацца 4 мільёны 312 тысяч 500 выйгрышаў, па якіх пазыкатрымальнікі атрымаюць у агульнай складанасці 1.150.700 тысяч рублёў, што складае за 5 год 5.753.500 тысяч рублёў.

Трэцяя Дзяржаўная Ваенная Пазыка, несумненна, сустрэне самую гарачую падтрымку ў шырокіх масах працоўных. Кожны грамадзянін нашай Радзімы палічыць справай чэсці даць у пазыку дзяржаве свае сродкі.

Партыйныя, савецкія і прафсаюзныя арганізацыі, фінансавыя органы, камсоды і ўпаўнаважаныя сельсаветаў, агітатары і прапагандысты павінны прыкладзі ўсе сілы да таго, каб падпіска на пазыку прайшла дружна і арганізавана, каб у рады падпісчыкаў былі ўцягнуты ўсе працоўныя горада і вёскі. Для гэтага, перш за ўсё, патрэбна шырока разгарнуць масавую работу сярод насельніцтва. Чым больш наглядна і пераканаўча будучы растлумачаны значэнне і мэты новай пазыкі, тым больш паспяхова і хутчэй пройдзе падпіска, тым вышэй будзе яе вынікі.

Распаўсюджанне новай пазыкі праводзіцца пад лозунгам: «Трохчатырохтысячны заробтак — у Трэцюю Дзяржаўную Ваенную Пазыку!». Пад такім жа лозунгам ішла рэалізацыя пазыкі і ў мінулым годзе. Аднак, вельмі многія рабочыя і служачыя аддавалі тады ў пазыку дзяржаве значна большыя сумы. Можна з упэўненасцю сказаць, што падпіска на месячны заробтак і вышэй стане ў гэтым годзе яшчэ больш масавай з'явай.

Вопыт паказвае, што ў сельскіх умовах лепш за ўсё атрымліваць сродкі на пазыкы ў часе самой падпіскі. Аплата ўсёй каштоўнасці аблігацый адначасова з падпіскай адпавядае інтарэсам дзяржавы і эканамічным магчымасцям калгаснай вёскі.

Гэта практыка павінна знайсці шырокае распаўсюджанне і ў гэтым годзе. Чым раней сродкі па пазыцы паступяць у дзяржаўны бюджэт, тым хутчэй яны будуць выкарыстаны для ўмацавання ваеннай магутнасці нашай краіны.

Таварыш Сталін у першмайскім загадзе 1944 года паставіў перад Чырвонай Арміяй, перад усім савецкім народам задачу — ачысціць ад фашысцкіх захопнікаў усю нашу зямлю, аднавіць дзяржаўныя граніцы Савецкага Саюза на ўсёй лініі ад Чорнага мора да Барэнцава мора і дабіць параненага нямецкага зверу ў яго ўласнай бярозе.

«Рабочыя, калгаснікі, савецкая інтэлігенцыя, увесь савецкі народ, — гаворыць таварыш Сталін, — поўны рашучасці паскорыць разгром ворага, поўнацю аднавіць разбураную фашыстамі гаспадарку, зрабіць нашу краіну яшчэ больш моцнай і заможнай».

Дружнай, арганізаванай падпіскай на новую пазыку наш народ ішчэ раз прадэманструе сілу і моц нашай магутнай Радзімы, адзінства і непахісную волю савецкіх людзей да перамогі над гітлераўскімі захопнікамі, сваю безмежную любоў да большавіцкай партыі і Савецкага Урада, да вялікага Сталіна.

# Працай і сродкамі дапаможам Чырвонай Арміі ў разгроме ворага!

## Датэрмінова выканаем заданне

З вялікім патрыятычным уздымам прайшоў мітынг, прысвечаны загаду таварыша Сталіна, у Гомельскім вагонным участку. Адзін за другім выступалі рабочыя і служачыя.

Электрамашчэр тав. Сіўцоў сказаў:

— Загад таварыша Сталіна — гэта пучыводная зорка для нашай доблеснай Чырвонай Арміі, для нас, работнікаў тыла. Правадыр народаў даў высокую ацэнку работы савецкага тыла. У адказ на гэта мы павінны працаваць яшчэ

лепш. І мы будзем працаваць, не пакладаючы рук, у імя хутчай і канчатковай перамогі над ворагам.

Столяр тав. Калеснікаў даў слова сістэматычна выконваць нормы выпрацоўкі не ніжэй чым на 200—250 процантаў. Інжынер па забеспячэнню тав. Масін абавязаўся забяспечыць бесперабойную работу ўчастка, прыгледзячы ні на якія цяжкасці.

Калектыву ўчастка абавязаўся датэрмінова закончыць майскую праграму.

## Даб'ём фашысцкага зверу ў яго ўласнай бярозе!

На мітынг у калектыве ўпраўлення Днепра-Дзвінскага паравоза, прысвечаным выпуску Трэцяй Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі выступіў старшыня мясцова тав. Аграпоўскі.

— Для нас, рэчнікаў, — гаворыць ён, — паступіў зараз самы адказны час, — трэцяя ваенная навігацыя. У бягучым годзе наліа задача — не толькі справіцца з перавозкамі пасажыраў і грузаў, але і правесці вялікую працу па аднаўленню прыстанскай гаспадаркі, аднаўленню рэчнага флота. Новая Ваенная Пазыка — гэта ўклад і ў аднаўленне важ-

нейшай галіны народнай гаспадаркі — рэчнага флота. Уклад кожнага з нас будзе садзейнічаць выкананню задачы, пастаўленай вялікім Сталінным дабіць фашысцкага зверу ў яго ўласнай бярозе.

З вялікім патхненнем члены калектыва прыступілі зараз жа пасля мітынга да падпіскі на пазыку. Праз час ужо сума падпіскі па пазыку па калектыву аднавіцеляў, дзе пачальнікам тав. Грыгор'еў, дасягнула сумы, роўнай 120 процантам месячнай зарплаты ўсіх рабочых і служачых атрада.

(БЕЛТА).

## Датэрміновым завяршэннем сяўбы яравых адказваюць калгаснікі на загад правадыра

БУДА-КАШАЛЁВА, 5 мая. (БЕЛТА). У калгасах раёна, у пазных станах адбыліся мітынгі, прысвечаныя абмеркаванню перамайскага загада таварыша Сталіна.

У сельгасарцелях «Дружба», «Чырвоны сцяг», імені Горкага, «Завет Ільіча» калгаснікі ў адказ на загад абавязаліся дабіцца высокага ўраджаю — па 15 цэнт-

пераў зернявых, па 150—200 цэнтнераў бульбы з кожнага засеянага гектара.

Ва ўсіх гэтых калгасах датэрмінова закончана сяўба зернявых культур. Цяпер пачалася масавая сяўба ільну, пасадак бульбы. У брыгадах і звеннях разгортваецца снаборніцтва за ўзорнае правядзенне аграэхнікі пры сяўбе і доглядзе пасеваў.

## Палавіну падпіскі ўнеслі наяўнымі

МОЗЫР, 5 мая. (БЕЛТА). У прасторнай, па-святочнаму ўпрыгожанай зале сабраліся калгаснікі сельгасарцелі «Калектывіст».

Пасля паведамлення старшыні камсода аб выпуску Трэцяй Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі зараз жа пачалася падпіска.

Першай на пазыку падпісалася на 1.500 рублёў калгасніца Ольга Хацінская і ўсю суму падпіскі ўнесла наяўнымі. 60-гадовая пенсіянерка Матрона Сямёна-

ва, падпісваючыся на 1.000 рублёў, заявіла:

— Няхай нашы сродкі дапамогуць нашай Чырвонай Арміі хутчэй разграміць нямецкіх захопнікаў!

Члены калгаса далі ў пазыку дзяржаве 35.000 рублёў. Палавіну гэтай сумы яны ўнеслі наяўнымі. Яны звярнуліся з заклікам да ўсіх калгаснікаў вызваленых раёнаў Палесся паследаваць іх прыкладу.

## Усе, як адзін, падпішамся на пазыку!

БУДА-КАШАЛЁВА, 5 мая. (БЕЛТА). Вестка аб выпуску Трэцяй Дзяржаўнай Ваеннай Пазыкі калгаснікамі раёна была сустрэта з вялікім патхненнем. Ва ўсіх сельгасарцелях адбыліся мітынгі. Член калгаса імені Дзяржынскага тав. Даварадскі заявіў:

— Новая пазыка — гэта пазыка нашай падоходзячай перамогі над нямецкімі захопнікамі. Дадзім дзяржаве дадатковыя сродкі на

павелічэнне выпуску ўзбраення і боепрыпасаў. Выканаем свой свяшчэнны абавязак перад Радзімай — усе, як адзін, падпішамся на пазыку.

За першыя тры гадзіны калгаснікі Любавіцкага сельсавета падпісаліся на 41.000 рублёў.

Калгаснікі Патапаўскага сельсавета далі ў пазыку дзяржаве 62.000 рублёў і ўнеслі наяўнымі 7.000 рублёў.

## Упускаюць тэрміны сяўбы

Вясенняе сонца грэе пяшчотна, абуджае да жыцця пырокія калгасныя палі. Парывісты вецер уносіць з сабой вільгаць, віхор узнімае па дарогах пыл. На сенажаціх зелянеюць травы, набраклі поткі дрэў, распускаюцца лісьці. Вясна ўладарна ўступіла ў свае правы. Калгасная зямля чакае працавітых рук.

Перадавыя калгасы Клімавіцкага раёна распачалі веснавую сяўбу. Першымі вышлі ў поле калгасы «КІМ», «Беларусь», «Сталінская Канстытуцыя», «Янаўка», Красавіцкага сельсавета. Калгас «КІМ» засеяў больш 20 гектараў зернавых і вывез на поле 250 тон гною.

Аднак у цэлым па раёну сяўба разгортваецца недапушчальна марудна. Тут яўна ўпускаюць тэрміны сяўбы.

Як не дзіўна, але ад кіраўнікоў раёна тут яшчэ можна пачуць разважанні аб тым, што «на полі мокра, сёньня рана». Гэтыя шкодныя разважанні не знаходзяць адпору з боку райкома партыі і райвыканкома.

У райкоме партыі, райвыканкоме, райза і другіх установах у святочныя і буднія дні можна бачыць многа людзей, якія сляняцца без усякай справы. Работнікі і аграмы райза да гэтага часу не выехалі ў калгасы, поркаюцца ў сваіх паперах.

Па заяве сакратара райкома комсомола тав. Пацехінай, у калгасах створаны комсомольска-маладзёжныя звенні высокага ўраджаю.

— Колькі такіх звенняў у вас створана? — спыталі мы.

Тав. Пацехіна бездапаможна раззяла рукамі. Звенні створаны фармальна і чым яны займаюцца — у райкоме комсомола не ведаюць.

З вялікім спазненнем вышлі на ўчасткі трактары Клімавіцкай МТС (дырэктар тав. Куйко). Між тым МТС павінна дапамагчы ў сяўбе 45 калгасам — апрацаваць пад яравыя не менш 3.000 гектараў.

З першых дзён выхаду ў поле калгасы дапускаюць вялікі разрыў паміж ворывам і сяўбай. Аб

гэтым гавораць наступныя факты. З 230 узараных гектараў засеяна яравымі толькі 27. Калгаснікі арцелі «Звязда Беларусі» (старшыня Фядос Ярпаў) у поле вышлі 23 красавіка. За 5 дзён тут узарана 8 гектараў, з іх не засеяна ні аднаго гектара. Калгас «Чырвоны партызан» з апрацаваных 10 гектараў за той-жа час засеяў толькі адзін гектар.

Разрыў паміж апрацоўкай і пасевам прыводзіць да таго, што глеба перасыхае, а гэта адмоўна адаб'ецца на ўраджайнасці.

Клімавіцкі раён мае ўсе магчымасці для таго, каб правесці веснавую сяўбу хутка і высокакасна. Патрэбна толькі мабілізаваць на гэту справу ўсіх калгаснікаў, падпарадкаваць задачам барацьбы за высокі ўраджай работу ўсіх раённых устаноў і арганізацый. Кіраўнікі раёна павінны зразумець, што зараз для іх няма больш пачэснай і адказнай задачы, як задача хуткага і высокакаснага правядзення веснавой сяўбы.

П. ЦІМАШКОУ.

## Адраджаецца соўгасная гаспадарка

Цельга спакойна глядзец на разбурэнні і апусцанні, на абгарэлыя будыні. Да Айчынай вайны соўгас імені Калініна быў рыдатна абудаваны і аснашчоны першакаласнай сельгасгаспадарчай тэхнікай. Прыпілі немцы, і ўсё самае лепшае і дарагое, зробленае з любов'ю свабоднымі людзьмі, было аддана агню. Страты, напесеныя соўгасу нямецка-фашысцкімі разбойнікамі, дасягаюць 5 мільёнаў рублёў.

Рабочыя соўгаса ніколі не забудуць дзень 30 верасня 1943 года. У гэты дзень гвардзейскія палкі Чырвонай Арміі пазаўсёды выгналі рабаўнікоў і вызвалілі прапітаную крывёю зямлю. З гэтага дня пачалася плённая творчая праца вызваленых людзей.

Набліжалася вясна, трэба было рыхтавацца да сяўбы. Безумоўна, не без цяжкасцей усё ўдавалася. Збіралі раскіданы інвентар, калёсы, зброю. Адрамантавалі іх. Адначасова набывалі коней — зараз ёсць 14 галоў — і паліпшалі іх укармленасць. Ведалі, што цягавой сілы далёка недастаткова, каб выканаць план пасевных работ, таму рабочыя соўгаса навучылі 30 кароў хадзіць у ярме. Зараз дзяржава дала гэтаму соўгасу два трактары. Было сабрана пасенне, ачышчана і правярана на ўсхожасць. На поле вывезена 125 тон гною і 110 тон торфу. Комса-

мольцы і моладзь палыводчай брыгады арганізавалі два звяны высокага ўраджаю, якія спарнічаюць паміж сабою.

Зараз у соўгасе распачаліся палывыя работы. Уключыўшыся ў сацыялістычнае спарніцтва, рабочыя на ворыве штодзённа перавыконваюць нормы выпрацоўкі. Атароднік Драбкоў са сваім звяном пасяў расадку капусты і памідораў. Праходзіць сяўба ранніх зернавых культур.

Так рабочыя соўгаса імені Калініна змагаюцца за аднаўленне сваёй гаспадаркі.

В. ЧУМАКОУ.

Соўгас імені Калініна, Краснапольскага раёна.

## Мы адновім свой горад!

З вялікім жадаем тысячы го-мельчан штодня выходзілі пасля работы на вуліцы з рыдлёўкамі, граблямі і мётламі. Кожны хацеў хутчэй ажывіць вуліцы свайго горада, разабраць кучы камення, якое заграмаджала гарадскую плошчу, закідаць зямлёй ямы — следы варожых бомб, расчысціць алеі парка культуры і адпачынку, заагарадзіць немцамі.

Першымі пачалі хатнія гаспадыні. На прыкладу сталінградцаў яны арганізаваліся ў чаркасаўскія брыгады. У Цэнтральным раёне горада створаны чатыры такія брыгады, у іх працуе 56 жанчын. Актыўныя тт. Дэ'якава, Каласкова, Мамантава і Філінава ўзначальваюць брыгады, кіруюць будаўнічымі работамі на сваіх участках.

Сіламі жанчын заканчваецца рамоні будынка для дзіцячага дома па вуліцы Леніна, 25. Вялікую работу там прарабілі чаркасаўкі. Яны зрабілі странілы для даху, зарашцілі, нагрэлі дах жалезам. Жанчынам дапамагаў будаўнічы трэст, прысылаючы для інструктажа сваіх майстраў. Асноўная работа ўжо выканана. Цяпер застаецца толькі ўнутраная аддзелка.

Для рамонту дома патрабаваліся лес, цэгла, жалеза, цвікі. Усё гэта

та актыўны сабраў у руінах дамоў. Яны нарыхтавалі 10 кубічных метраў лесу, 2 пуды цвікоў, жалеза для даху, каля 1.000 штук цэглы.

Брыгада-служачых райвыканкома дапамагала ў аднаўленні гаспадаркі.

Рабочыя ваенна-аднаўленчага атрада № 4, дзе начальнікам тав. Грыгор'еў, капітальна адрамантавалі будынак пад шпіталь.

Увесь медыцынскі і абслугоўваючы персанал Гомельскай больницы прымаў удзел у аднаўленні дзіцячай больницы.

Штодзень на ўпарадкаванні горада, расчысціць завалаў працуе каля 1.000 рабочых і служачых. Кожная арганізацыя нашага раёна мае пэўны аб'ект работы.

У Гомелі ніхто не застаецца безудзельным у вялікай аднаўленчай працы. Кожны імкнецца павялічыць рады дзеючых прадпрыемстваў і устаноў, паноўніць жылёвы фонд горада, прывесці ў парадак разбурэння вуліцы.

Савецкія людзі прыкладуць усе сілы і здольнасці, напасеныя гарадам і вёскам нямецка-фашысцкімі разбойнікамі.

А. ПАТЫНА, старшыня выканкома Савета дэпутатаў працоўных Цэнтральнага раёна гор. Гомеля.

## ПАБУДОВА ДАМОУ ДЛЯ КАЛГАСНІКАУ

Немцы па-звярынаму знішчылі вёску Чацвярня, Гомельскай абласці. Засталіся без прытулку дзесяці сем'яў калгаснікаў.

Пасля вызвалення вёскі Чацвярня ад нямецкіх драпежнікаў пачалося аднаўленне калгасных п'будоў і дамоў калгаснікаў. Адбудавана школа і 38 дамоў для сем'яў франтавікоў і партызан.

## ЛЕКЦЫІ ДЛЯ КАЛГАСНІКАУ

РЭЧЫЦА. (Ад нашага нар.). Рэчыцкі райком партыі праводзіць цыкл лекцый для насельніцтва. Лекцыі арганізуюцца ў горадзе і ў сельсаветах раёна. У якасці лектараў выступаюць: загадчык партыйным кабінетам Калатухін, прапагандыст Ішчанка, інструктар Хамёнак і другія. Тэмы лекцый — гістарычныя перамогі Чырвонай Арміі, ваенна-палітычнае і міжнароднае становішча СССР і другія.

## ПАДАРУНАК БРЫГАДЫ ЧОРНАРАБОЧЫХ

Брыгада чорнарабочых у складзе Тацяны Калбухінай і Марфы Раманенка нядаўна арганізавала збор лому і цвікоў. Партыёткі сабралі сярод лому больш 1.000 кілограмаў цвікоў, прыгледных для выкарыстання на будаўніцтве.

## Новыя навуковыя работы

У цэнтры ўвагі аддзялення грамадскіх навук Беларускай Акадэміі зараз знаходзіцца калектыўная праца над складаннем двух кніг: «Гісторыя БССР» і «Гісторыя беларускай літаратуры». Ваіна ўзмацніла патрэбнасць у выданні гэтых кніг. Мы павінны ў іх паказаць шырокім колам нашай савецкай грамадскасці багатую спадчыну беларускай літаратуры, асвятліць героіку беларускага народа ў мінулым і сучасным, выхаваць маладое пакаленне нашай рэспублікі ў духу гераічных традыцый, у духу патрыятычнай любові да сваёй Радзімы.

Мы, навуковыя працаўнікі, добра разумеем асаблівае значэнне гэтых работ, якія павінны быць выкананы добра, высокакасна. Выданне гісторыі Беларусі, а таксама гісторыі беларускай літаратуры з'яўляецца справай грамадска важнай і палітычна неабходнай. Гэтыя падручнікі акажуць вялікую дапамогу партыйным работнікам, нашым навуковым сілам, байцам і афіцэрам Чырвонай Арміі.

Кожная з гэтых двух кніг бу-

дзе складацца з 30—35 дружаных аркушаў. У гэтай працы прымаюць удзел тт. Гарбуноў, Чэста, Панкратова, Лубяка, Нікольскі, Перцаў, Бачкароў, Смірнін, П'якоў, Палікарповіч, Шаўчэнка, Якуб Колас, Е. К. К. М. Лынькоў, Дабрынін, і іншыя.

Апрача таго, аддзяленне грамадскіх навук падрыхтавала выданні серыю брашур аб вяртанні дзяржавы мінулага і сучаснай Беларусі, а таксама калекцыю невялікіх аднатомнікаў, якіх сабраны выбарныя тэмы класікаў беларускай літаратуры.

Над чым працуюць нашы навуковыя кадры? Акадэмік Пічэнад гісторыі беларускай культуры. Акадэміка Лубяка цікавіць праблема аднаўлення народна-гаспадарка БССР. Акадэмік Краўчанка працуе над гісторыяй ларусі XX стагоддзя, дацэнт Лынькоў — над гісторыяй беларускага сялянства.

Нашым аддзяленнем падрыхтаваны да друку новы выпуск навуковых работ, у тым ліку тэмы Пічэты, Нікольскага, Лоўскага, Агіевіча.

В. ПЕРЦАў, член Акадэміі Навук БССР

## ПАЧАУСЯ СПАРТЫЎНЫ СЕЗОН

У рамясловым вучылішчы № 1 воднікаў сіламі вучняў абсталявана спартыўна-валейбольная пляцоўка. На пляцоўцы пастаўлены брусы, зроблена бегавая дарожка. Вучні штодзённа праводзяць тут трэніровачныя запяткі.

...Сёння асабліва шумна на спартыўнай пляцоўцы. З вялікім захапленнем вучні іграюць у вайейбол. Ваенны кіраўнік тав. Афанасьеў праводзіць паказныя за-

няткі па бегу, па прыжках. З ідзе падрыхтоўка да агульнаадукацыйных спартыўных спаборніцтваў. У вучылішчы праходзіць астравовай падрыхтоўкі, а таксама спартыўны на лёгкай атлетыцы.

У многіх школах фабрычна-заводскага навучання створаны прахвотныя спартыўныя тавы. Тут таксама трэба абсталяваць спартыўныя пляцоўкі.

## МІЖНАРОДНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ

### Прыбыццё ў СССР уругвайскага пасланніка пана Э. Фругоні

4 мая ў Маскву прыбыў Надзвычайны Пасланнік і Паўнамоцны Міністр Уругвая ў СССР пан Эміліо Фругоні. На цэнтральным аэрадроме пан Э. Фругоні быў су-

стрэнут Загадчыкам Пратакола Аддзела Народнага Камісарыята Замежных Спраў тав. Ф. Малачковым.

### Прыбыццё ў Лондан ваеннай місіі маршала Ціто

ЛОНДАН, 3 мая. (ТАСС). Як паведамляе агенства Рэйтар, разам з кіраўніком Брытанскай Ваеннай Місіі пры маршале Ціто брыгадным генералам Маклін, у Лондан прыбыў генерал-маёр Велебіт — кіраўнік ваеннай місіі маршала Ціто, а таксама афіцэр югаслаўскай народна-вызваленчай арміі Вагальнік.

Газета «Ньюс Кронікл» публікуе гутарку з генералам Велебітам.

### ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У ІТАЛІІ

ЛОНДАН, 5 мая. (ТАСС). Галоўны штаб войск саюзнікаў у Італіі паведамляе, што на радзе ўчасткаў фронту дзейнічала артылерыя і патулі; мелі месца асобныя сутычкі.

Дрэнная бачнасць абмяжоўвала дзеянні авіяцыі. Аднак, самае саюзнікаў зрабілі налёты на аэрадромы ў Італіі. Мінучую пажар і сярэднія бамбардзіроўшчыкі зрабілі налёты на лапешт.

### ДЗЕЯННІ АВІАЦЫІ САЮЗНІКАУ

ЛОНДАН, 5 мая. (ТАСС). Афіцыйна паведамляецца, што невялікае злучэнне самалётаў «Ліберэйтэр» у суправаджэнні знішчальнікаў зрабіла 5 мая налёты на германскія ваенныя збудаванні ў раёне Па-дэ-Кале.

Англіійскія самалёты ў ноч 5 мая зрабілі налёты на аб'екты ў Заходняй Германіі.

### РЭДАНЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ